

АЎТОРАК, 7 СТУДЗЕНЯ

1БЕЛАРУСЬ 1

7.00 Меладрама «Час шчасца-2».

8.35 «Насце». 9.00, 12.00, 15.00 Навіны.

9.10 Слова Мітралаліта на Расиво Хрыстова.

9.25 Маст. фільм «Звычайны суд».

11.55 Eurovision. Без каментарыў.

12.10 Камедыя «Неверагодныя прыгоды італьянцаў у Расіі».

14.10 «Зорнае жыццё». «Я паміраю ад хахання».

15.15 Навіны рэгіёна.

15.35 Анімацыйны фільм «Рататуй».

17.30 Гісторыя «Славянскага базару».

18.55 Меладрама «Паненка-сялянка».

21.00 Панарама.

21.40 Камедыя «8 першых спатканняў».

23.15 Камедыя «12 месяцаў».

2БЕЛАРУСЬ 2

7.40 Фільм-казка «Прыгоды Бураціна».

9.55, 21.20 Тэлебарометр.

10.00 Беларуска кухня.

10.35 Меладрама «Крок наперад 3D».

12.35 Камедыя «Лепш не бывае».

15.05 Меладрама «Сказ пра тое, як цар Пётр арапа жаніў».

16.50 Тэніс. Сідней. Жанчыны.

19.00 «Жаночая ліга. Хлопцы. Грошы. Каханне».

СЕРАДА, 8 СТУДЗЕНЯ

1БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!

7.00, 8.00 (з сурдаперакладам) 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.30 Навіны.

7.05, 8.05 Дзелавае жыццё.

7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Зона Х.

9.10, 17.30 Серыял «Сэрца Марыі».

10.10 Камедыя «Неверагодныя прыгоды італьянцаў у Расіі».

12.10 Eurovision. Без каментарыў.

12.15 Камедыя «8 першых спатканняў».

13.45 Анімацыйны фільм «Лаві хвалю!».

15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.

15.25, 1.00 Серыял «Джамайка».

16.30 Замельнае пытанне.

17.05 БеларусьLIFE.

19.20 Спецыяльны рэпартаж.

19.55 Серыял «Такое звычайнае жыццё».

21.00 Панарама.

21.45 Меладрама «Іспанская англійская».

0.00 Актualнае інтэр'ю.

0.45 Дзень спорту.

2БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца.

9.00, 21.20 Тэлебарометр.

9.05, 17.55 Дэтэктыў «Нож у аблоках». 1-я серыя.

10.10 Вышэй чым дах.

10.45, 23.35 Дэтэктыў «Прыгоды натарыуса Няглінцава». 1-я серыя.

12.00 Аўтабатл.

12.30 Меладрама «Крок наперад 4».

14.15 Тэніс. Сідней. Жанчыны.

16.25 Бятлон. Кубак свету. Эстафета. Жанчыны.

ЧАЦВЕР, 9 СТУДЗЕНЯ

1БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!

7.00, 8.00 (з сурдаперакладам) 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 Навіны.

7.05, 8.05 Дзелавае жыццё.

7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Зона Х.

9.10, 17.35 Серыял «Сэрца Марыі».

10.05, 19.55 Серыял «Такое звычайнае жыццё».

11.05 «Містычныя гісторыі».

12.10 Eurovision. Без каментарыў.

12.15 Кінанавела «Колер кахання».

12.40 Меладрама «Іспанская англійская».

15.15, 18.40 Навіны рэгіёна.

15.25, 0.05 Серыял «Джамайка».

16.25 Каробка перадач.

17.00 Тайны следства.

19.20, 23.05 Сфера інтарэсаў.

21.00 Панарама.

21.45 Цырымонія ўручэння прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» і спецыяльных прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва.

23.55 Дзень спорту.

2БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца.

9.00, 21.20 Тэлебарометр.

9.05, 17.55 Дэтэктыў «Нож у аблоках».

10.05 Заўтра — гэта мы!

10.45, 23.35 Дэтэктыў «Прыгоды натарыуса Няглінцава».

11.00, 20.50 «Жаночая ліга. Хлопцы. Грошы. Каханне».

12.10, 21.30 Серыял «Інтэрны».

13.15, 22.30 Серыял «Рэальныя хлопцы».

16.35 «Рэчавы доказ». Мы былі. Дак. фільм.

17.20 «Летуценні Я. Драздовіч».

17.45 «Камертон». Хор Турыцкага.

18.20 «Калі нараджаўся новы свет...». Письменнік Максім Лужнін.

19.10 «Вясенняя казка». Маст. фільм.

20.30 Калыханка.

21.40 «Раство ў філармоніі». Канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь.

3БЕЛАРУСЬ 3

8.00, 12.00, 19.00, 23.40 «Калейдаскоп».

8.05, 13.05, 18.15 «Размовы пра духоўнае».

8.15, 17.05 «Маём рэчы». Калядны стол.

8.30 Дэццкія фільм. «Васіліца Прыгожая».

9.45, 20.50 Серыял «Майстар І Маргарыта».

10.40 «Цуды прыроды». Шатландыя. Байкал. Андалузія.

11.10 М/ф.

11.30 «Дарога да дома». Дак. фільм.

12.05, 23.10 «Святло далёкай зоркі». Паміж рэжысёра, народнага артыста Беларусі Сямёна Аляксандравіча Шэйна.

12.40 «Аўтограф».

13.15 Святочны канцэрт зорак беларускай эстрады, прысвечаны Калядам і Новаму году.

14.10 «Палескі пачастунак». Каша прасяная.

14.25 «Карані».

14.55 «Свет прыроды». Калі дрэва дружбы трох народаў.

15.25 «Росчырк часу». Бернадзінскія клштары.

15.40 «І смех, і бяда». Кароткаметражны фільм.

16.20 «Музеум». Маляванья дыяваны.

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 «Наша раніца».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Маст. фільм «Біблія».

12.10, 16.15 Серыял «Ганна Герман».

17.20 «Калядныя сустрэчы» Алы Пугачовай.

18.50 Маст. фільм «3 Новым годам, мамы!».

20.50 Серыял «Тры мушкетёры».

3БЕЛАРУСЬ 3

7.20 «Дабрананак».

7.50 «Хачу ўсе ведаць!».

8.00, 12.25, 18.50, 0.00 «Калейдаскоп».

8.05, 12.30, 0.05 «Год у гісторыі».

8.20 «Канструктывізм». Дак. фільм.

8.55 «Аляксандр Мядзведзь». Чалавек-легенда.

9.20 «Свет прыроды». Воўк па мянушцы Тэр.

9.35, 20.50 Серыял «Майстар І Маргарыта».

10.25, 21.40 «Дыя@блог».

«Пра вечнае».

10.55 «Раство ў філармоніі». Канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь.

6.05 «Наша раніца».

9.05 Маст. фільм «Цуд на 34-й вуліцы».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.

11.10 Маст. фільм «3 Новым годам, мамы!».

13.10 «Марына Няёлава». «Не пытайся ў мяне пра раманы».

14.10 Маст. фільм «Француз».

16.15 Маст. фільм «Божае нараджэнне».

18.20 «Легенды» «Рэтра FM». Юбілейны выпуск.

19.15 Серыял «Навагодні прыралах».

0.35 Камедыя «Любоўнае гняздзечка».

2.00 Начныя навіны.

5БЕЛАРУСЬ 5

5.55—15.45, 15.45, 22.00 Тэніс. Турнір ВТА. Сідней.

14.55 Бятлон. Кубак свету. Аберхоф. Гонка праследавання. Мужчыны.

17.30 Бятлон. Кубак свету. Аберхоф. Гонка праследавання. Жанчыны.

18.25 Хакей. МХЛ. «Юнацтва-Мінск» — ХК МВС.

20.35 Бятлон. Кубак свету. Рупольдынг. Эстафета. Жанчыны.

3БЕЛАРУСЬ 3

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

5БЕЛАРУСЬ 5

19.05 «Ульзана». Маст. фільм.

20.30 Калыханка.

20.50 «Задача з трыма невядомымі». Маст. фільм. 1-я серыя.

22.20 «Спяшайся будаваць дом». Маст. фільм.

3БЕЛАРУСЬ 3

7.20 «Дабрананак».

7.50 «Хачу ўсе ведаць!».

8.00, 12.20, 18.45, 0.25 «Калейдаскоп».

8.05, 12.25, 18.55, 0.30 «Галасы з мінулага».

8.15, 12.35, 0.35 «Год у гісторыі».

8.30 «Міхаіл Савіцкі. Таямніцы біаграфіі». Дак. фільм.

9.05 «Карані».

9.35 Серыял «Майстар І Маргарыта», заключная серыя.

10.25, 21.55 «Дыя@блог».

«Пра прыгожае».

10.45 «Апачы». Маст. фільм.

12.45, 23.55 «Святло далёкай зоркі». Паміж тэатральнага мастака Ларысы Герлаван.

13.20, 23.30 «Фабрыка цуду». Дак. фільм. Фільм 1-ы.

13.50 «Камертон». Операвая аглядачка Алена Абразцова.

14.15 «3 гістарычныя крыніцы. Аляксандр Ельскі».

14.30 «Сінематэка». Цуд сінематографта.

15.15 «Ясь І Яніна». Маст. фільм.

16.25 «Наша спадчына». Кармянская святыня.

16.40 «Цуды прыроды». Лапландыя. Альпы. Францыя. Гібралтар.

17.05 «Пакулы гарыш свечка...». Марына Цяцэва.

17.30 «Музеум». Шэдэўры беларускага іканапісу.

17.45 «Скарбніца Гардзенчыцкіх». Тамніцкі каханья.

18.20 «Майстры і чаладнікі». Ткачыкі.

5БЕЛАРУСЬ 5

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

6.05 «Наша раніца».

9.05, 11.10, 13.10, 16.15 Серыял «Шлюб на завяшчанні».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.

18.20 «Адваротны адлік».

«Аліўе па-савецку, або Вы прабаванне Новым годам».

18.50 «Няхай гавораць».

20.00 Час.

21.05 Серыял «Легенды аб Кругу».

22.50 Фантастыка «Людзі Ікс».

0.35 Начныя навіны.

3БЕЛАРУСЬ 3

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

6.10, 17.20 «Міншчына».

22.45 Маст. фільм «Мой хлопцэ — анёл».

0.30 «Сапраўдная гісторыя жыцця святой Матроны».

3БЕЛАРУСЬ 3

6.00 Маст. фільм «Нябесныя ластаўкі».

8.15 «Залатая калекцыя беларускай эстрады» — 2012 год.

11.25 Камедыя «Дэніс-мучыцель наносіць новы удар».

12.55 Камедыя «Дэніс — мучыцель Каляд».

13.40, 16.45 «Залатая калекцыя беларускай песні» — 2013 год.

16.30, 19.30 «24 гадзіны».

17.45 Казанная шоу «Беласнежка» тэатра лядовых міні-операў Ігара Бобрыва.

20.00 «Залатая калекцыя беларускай песні».

23.30 «Разумней не прыдумаш».

0.20 «Аўтапанарама».

0.45 Маст. фільм «Закаханы».

5БЕЛАРУСЬ 5

5.40—13.10, 17.00, 21.10 Тэніс. Турнір ВТА. Сідней.

13.10 Баскетбол. Ліга ВТБ. ВЭФ — ЦСКА.

14.45 Авертайм.

15.10 Хакей. КХЛ. «Медвешчак» (Зграб) — «Дынама» (Мінск).

18.35 Хакей. Калядны турнір. Матч за 3-е месца.

6.35 Маст. фільм «Прыгоды Бураціна».

9.00, 15.00, 18.00 Навіны Садружнасці (блгучы радок).

9.10, 23.30 Маст. фільм «Жандар і іншалапенцы».

10.50 Маст. фільм «Аб бедным гусары закінцы слова».

13.50 М/ф «Доктар Айбальт».

14.30 Дак. фільм «Балерынікі».

15.10, 1.10 Серыял «Гаражы».

18.10 Серыял «Куля-дурніца».

21.30 Маст. фільм «Фантоцы ідзе на пенсію».

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 «Наша раніца».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Маст. фільм «Біблія».

12.10, 16.15 Серыял «Ганна Герман».

17.20 «Калядныя сустрэчы» Алы Пугачовай.

18.50 Маст. фільм «3 Новым годам, мамы!».

20.50 Серыял «Тры мушкетёры».

5БЕЛАРУСЬ 5

6.10, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

9.00 «Такі лёс».

9.50 «Далёкія сваякі».

10.05 «Аўтапанарама».

10.40 Маст. фільм «Зорка чараўнага шчасця».

13.50 «Вялікі горад».

14.30 Камедыя «Майкл».

16.50 «Глядзце ўсім!».

17.20 «Міншчына».

17.35 «Званая вясчэра».

20.00 «Сталічныя падрабязнасці».

20.15 Маст. фільм «3 вачэй далоў, з чарта — вон!».

23.00 «Сакрэтныя тэрыторыі».

23.55 «Скардзіцца дазваляецца».

0.20 «Меч». Серыял.

5БЕЛАРУСЬ 5

5.55, 13.45 М/ф.

6.35 Маст. фільм «Казкі стара чараўніка».

9.00, 15.00, 18.00 Навіны Садружнасці (блгучы радок).

9.10, 23.30 Маст. фільм «Жандар і жандарметкі».

10.55 Маст. фільм «Дванаццаць крэслаў».

15.10 Ток-шоу «Слова за слова».

16.00, 1.10 Серыял «Гаражы».

18.10 Серыял «Куля-дурніца».

21.30 Маст. фільм «Фантоцы бярэ рэванш».

3.15 Маст. фільм «Вясёлая моладзь».

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 Маст. фільм «Той самы Мюнхгаўзен».

9.30 «Маша і мядзведзь».

М/ф.

10.00, 11.10 Серыял «Даярка за Хацапетаўкі-3».

11.00, 14.00, 20.00 Весткі.

5БЕЛАРУСЬ 5

6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

9.00 «Дакументальны праект»: «Уся праўда пра Ван-Гуга». 1-я частка.

10.05 «Скардзіцца дазваляецца».

10.40 Камедыя «Сабака на сене».

13.00 «Прыгоды дылетанта».

13.50 Маст. фільм «3 вачэй далоў, з чарта — вон!».

15.45 Спецыяльны праект: «Новы год па-руску». «Навагоднія фільмы».

16.50 «Глядзце ўсім!».

17.30 «Званая вясчэра».

20.00 «Сталічныя падрабязнасці».

20.15 Маст. фільм «Машына часу».

23.00 «Тайны свету».

23.55 «Аўтапанарама».

0.20 «Меч». Серыял.

5БЕЛАРУСЬ 5

5.00 «МІР 24».

8.15 Маст. фільм «Трыццаць першага чэрвеня».

10.40 Дак. фільм «3 нагоды. Тайны скарабаў».

11.30 «Дыяспары».

12.00, 15.00, 18.00 Навіны Садружнасці (блгучы радок).

12.20, 2.10 Серыял «Клон».

14.05, 3.55 Дак. фільм «Адчайныя хатнія гаспадыні».

15.20, 1.20 Ток-шоу «Слова за слова».

16.10, 23.30 Серыял «Кароткае дыханне».

17.05 «Тайны свету».

18.20 Маст. фільм «Бабіна царства».

21.40 Маст. фільм «Фантоцы 2000 — Кланіраванне».

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 «Раніца Расіі».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.

11.30 «Пакой смеху».

12.20 Маст. фільм «Шукайце жанчын».

1-я серыя.

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 Мюзікл «Сільва».

9.30 «Маша і мядзведзь».

М/ф.

10.00, 11.10 Серыял «Даярка за Хацапетаўкі-3».

11.00, 14.00, 20.00 Весткі.

13.35 «Пакой смеху».

14.10 Каляднае інтэр'ю Свяцейшага Патрыярха Кірыла.

14.40 «Калядная «Песенька год».

15.50 «Скажам усім «Спакойнай ночы!».

16.45 «Юбілейны канцэрт праграмы «Спакойнай ночы, малыя!».

18.15 «Новая хваля-2013. Лепшае».

20.25 Камедыя «Хачу за муж».

17.45 Казанная шоу «Беласнежка» тэатра лядовых міні-операў Ігара Бобрыва.

20.00 «Залатая калекцыя беларускай песні».

23.30 «Разумней не прыдумаш».

0.20 «Аўтапанарама».

0.45 Маст. фільм «Закаханы».

5БЕЛАРУСЬ 5

6.25 Серыял «Дарожныя патруль».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння.

8.20 Серыял «Вяртанне Мухтара».

10.20 Серыял «Рускі дубль».

13.20 Серыял «Настаўнік у законе. Вяртанне».

16.45 Камедыя «Алмаз у шакаладзе».

18.30 «І эню прывітанне!».

19.25 Серыял «Аперацыя «Палькавод»».

22.55 Маст. фільм «Мой грэх».

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 12.35, 19.00, 21.00, 23.55 «Надвор'е».

7.05, 14.30 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».

8.45 Камедыя «Прынцэса на Каляды».

10.15 «Кулінарныя парады».

10.40 Серыял «Рані».

5БЕЛАРУСЬ 5

12.40 Камедыя «Удар у адказ».

16.10 Мультипарад «Брэменскія музыканты».

16.35 Серыял «Гімнасткі».

17.30 Серыял «Касл».

19.05 Серыял «Танцы на мяжы».

20.50 «Вечарніца».

21.05 Драма «Зорка чараўнага шчасця».

5БЕЛАРУСЬ 5

6.00, 0.00 «PLAY».

8.30 М/ф «Смяшарыкі».

9.30 «Крама смаку».

10.00 М/ф «Астэрыкс і вікінгі».

11.15, 14.00 Скетч-шоу «Асцярожна, дзеці!».

12.00, 0.30 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».

13.00, 0.00 Скетч-шоу «6 кадраў».

15.00, 23.10 Скетч-шоу «Даш моладзь».

16.00 «Уральскія пельмені».

19.00 «Новогодний зазорный юбілей». Канцэрт М. Задорнава.

21.00 Камедыя «All inclusive, або Усе ўключана!».

5БЕЛАРУСЬ 5

5.30 «Еўраныюс».

9.00, 17.25 Святэ. Нараджэнне Хрыстова.

9.35 «Сабака на сене». Маст. фільм.

11.45 «Маргарыта Церахавая». Дак. фільм.

12.25 «Апостал вяцічаў».

13.00 Дэццкія сеанс. «Святэ навагодняй ёлікі».

14.00 «Расія, люблю мая!».

«Птушкі ў рускім фальклоры».

14.30 Легендарныя спектаклі Вялікага «Шахнаўкова». Пастаноўка Юрыя Грыгаровіча.

16.05 «Млекакормачыя супраць дыназаўраў». Дак. фільм.

17.00 «Правілы жыцця». Ток-шоу.

5БЕЛАРУСЬ 5

6.00, 0.30 «PLAY».

8.30 М/ф «Смяшарыкі».

9.30, 19.00, 23.30 Скетч-шоу «6 кадраў».

10.00, 21.25 «Добрыя жарты».

12.00 Меладрама «Адзіночкі».

14.00 «Навагодні тыдзень ёжы».

15.00 Серыял «Крамлёўскія курсанты».

16.00 Меладрама «Апошняя справа Казановы».

18.00, 0.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».

20.00, 23.00 Скетч-шоу «Даш моладзь».

5БЕЛАРУСЬ 5

5.30 «Еўраныюс».

9.00 «Звычайны канцэрт».

9.35 «Той самы Мюнхгаўзен». Маст. фільм.

11.50 «Уся праўда пра барона Мюнхгаўзена». Дак. фільм.

12.45 Дэццкія сеанс. «Ноч перад Калядамі». М/ф.

13.35 «Дзіцяняты ў снягах».

Дак. фільм.

14.30 Юбілейны канцэрт школы-студыі пры Дзяржаўным акадэмічным ансамблі народнага танца імя І. Майсеева.

16.05, 0.55 «Млекакормачыя супраць дыназаўраў». Дак. фільм.

17.00 «Правілы жыцця». Ток-шоу.

17.30 «Больш, чым каханне».

Леанід Удэсэў і Алена Ленская (Голдзіна).

18.10 «Вясёлыя хлопцы». Маст. фільм.

19.40 «Вялікі джаз». Лепшае.

21.15 «Джаз. Валікая прагукла». Дак. фільм.

21.45 «Уільям і Кейт». Маст. фільм.

23.15 «Па слядах звалючых чалавека». Дак. фільм.

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00, 12.40, 19.35, 21.05, 23.40 «Надвор'е».

7.05, 14.30 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».

9.00, 18.00 Серыял «Касл».

10.30 «Адшукваецца адпачынак».

11.00, 19.40 Серыял «Танцы на мяжы».

12.45 Камедыя «Адзін дома-3».

16.00 Мультипарад «Пунсовая ветагачка».

16.40 «Золата маўчання».

17.00 Серыял «Гімнасткі».

20.50 «Вечарніца».

21.10 Драма «Палёт».

5БЕЛАРУСЬ 5

7.00 Маст. фільм «Гімнасткі».

20.50 «Вечарніца».

21.0